

Самапомач Задаротас

Беларускі папулярна-гаспадарскі часапіс.

№ 1 (54).

Год VI.

Вільня.

Люты, 1937 г.

РЭДАКЦЫЯ:
Вільня, Полацкая
вул. № 9—4.

Рэдактар прыймае
ад гадз. 9 да 11 ран.

АДМІНІСТРАЦЫЯ
Вільня, Завальная
№ 1.

„Самапомач“ павінна жыць далей!

Праводжаны ў нас абмен думак аб рэформе нашага часапісу можам урэшце лічыць за закончаны. Падсумоўваючы ўсе галасы і пісьмы пісаныя да нас у гэтай справе мусім сказаць адкрыта, што рэзультат аказаўся неспадзеўкай для нас саміх: пераважная большасць нашых Паважаных супрацоўнікаў, чытачоў і прыхільнікаў выказала расчучу за нязываннем з працай дагэтуль ужо выкананай і за расшырэннем яе. Ні ў якім выпадку ня можна прыгэтым мяніць назову, да каторага ўжо чытачы прывыклі і каторы ўмяшчае ў сабе ўсё, што сягоныя нашаму чалавеку патрэбна: „самі сабе паможам — толькі дапамажэце перамагаць перашкоды!“ — пішуць да нас у адзін голас.

Асабліва выразна стала гэта справа пасля апублікавання праекту рэформы.*¹) Большасць зацікаўленых толькі з гэтага праекту даведалася аб кірунку рэформы і выразіла сваё нязломнае жаданье,

1. каб часапіс і на далей называўся „Самапомач“;

2. каб, нё пакідаючы сачыць за рэзвіткам коопэрациі, тымчасам на першае месца высунуць агульную земляробскую гаспадарку;

3. каб аддзел гаспадарскі не агранічваўся самімі толькі расправамі і радамі тэхнічнымі, але каб звязаў больш як дагэтуль увагі на тэмы аграрнай палітыкі і земляробскай эканомікі;

4. каб пры помачы спэцыяльных выдаведтаў па стараўся аб пляновае фаховае прыгатаванье падрастаючай земляробской моладзі да працы ў гаспадарцы;

5. каб меў на ўвесь патрэбу сарганізаванья дарадчага бюра ва ўсіх гаспадарскіх справах, уключна да інструкторыяту вядзенія упрощанай земляробской бугальтэріі;

6. каб для беларускага чытача, які ня можа сабе пазволіць на

люксус выпісваньня на раз аж некалькіх часапісаў, часапіс наш быў згушчаным інформатарам па крісе аб усім, што дзеецца на сувене, як гэта робяць польскія і інш. папулярна-гаспадарскія часапісы,

7. каб часапіс часцей выходзіў.

Гэта ёсьць некалькі „з берагу ўзятых“ пажаданьняў з пісьмаў да нас і з беспасярэдніх гутарак.

Як іх правесці ў жыцьцё?

Ня можна таіць, што дамаганьні нашых чытачоў съведчыць аб іхній дасьпеласці да разумення таго, што ў круг іх дзеіцца. Гэтыя-ж дамаганьні съведчать і аб тым, як хутка вырастает наш беларускі чытач з клешчаў пасъляваеннага аглядання і шуканья апекі. Уважаем гэта за бяспрэчны поступ, у будаваньні якога маем права бачыць і сваю скромную цагліну.

Усё гэта разам узятае цалком вырашае справу на будучыню ў прынцыпе. Калі-ж гаварыць аб тым, як гэту справу праводзіць у жыцьцё, дык сягоныя здеецца быць ясным адно: усе за раз зрабіць ня можна, трэба за гэта брацца паступова. А далей, гэта рэч ня самага толькі часапісу, але і ягоных чытачоў. З прыплывам новых супрацоўнікаў можна будзе аблужыць усе высказаныя пажаданьні адносна спосабу рэдагаванья. Найбольш-жа клапатлівым для нас сягоныя ёсьць вымога часцейшага выдавання часапісу. На колькі і можна лічыць на дармовую ці блізу дармовую тымчасам працу пры рэдагаванні часапісу, на гэтулькі ня можна ўскладаць на тую-ж рэдакцыю абавязку пакрывання грошовых выдаткаў звязанных з друкам і рассылкай часапі-

су. На гэта патрэбны гроши і то не як абяцанка, але як гатоўка, бо за гатоўку толькі можна сягоныя купіць паперу, за гатоўку можна наняць работніка ў друкарні, гатоўкай трэба аплачваць пошту. А скуль-ж гэту гатоўку ўзяць?

Іншыя часапісы апіраюць сваё існаванье на нейкіх арганізацыях, якім пасля мусяць выслугоўвацца, яшчэ іншыя атрымоўваюць усякія „запамогі“, за якія таксама бяруць забавязаныні.

Наш часапіс служыць мае толькі народу, ніякіх і ніскуль „запамогаў“ не дастане. Адзінай для яго мэта гэта служэньне свайму беларускаму чытачу і таму адзінай ў яго надзея падмогі — у форме падпіскі з боку гэтага-ж самага чытача. Гэтага прынцыпу трymala ся „Самапомач“ дагэтуль, ім толькі выключна будзе трymaцца і на будучыню, калі ей ставяцца вымаганыні часцейшага выходу ў сьвет.

Выпускаем і рассылаем гэтыя нумар як пробны. Справа часцейшага выходу часапісу на будучыню залежа ад самых чытачоў: часапіс будзе выходзіць часцей як раз на месяц толькі тады, калі кожны чытач зараз-же вышиле гадавую падпіску.

Дзелячыся гэтымі думкамі з нашымі Паважанымі чытачамі і супрацоўнікамі, шчыра заклікаем іх да зразуменя, што толькі сваімі сіламі зdaleem мы разъвіваць і ўтрымліваць свой родны беларускі часапіс ды што чым больш будзем мець платных чытачоў, тым багацейшы (абшырнейшы) будзе наш часапіс і тым таней ён будзе нам каштаваць.

Дык усе да дружнай працы!
Рэдакцыя.

Хто ў адзіночку ці ў „пяцёрцы“ аплаце цэлагоднюю падпіску на „Самапомач“ не пазней 1.IV. сёл., той акрамя газэты дастане ўшчэ дарма „Беларускі Сялянскі Калэндар на 1937 г.“ (календар-кніжка). — На перасылку аднаго календара трэба прыслаць 25 грошоў.

Праўда па старане Нарача.

Год з лішнім таму назад сталася голаснай справа Нарача, ці лепш сказаць — сялян з ваколічных беларускіх вёсак, якім новы закон аб рыбалоўстве з 7.III.32 г. забараняў лавіцу рыбу ў гэтым возеры. Практычна гэта зводзілася да таго, што малазямельныя сяляне з ваколіц возера Нарач і суседняга возера Мястры трацілі адзіную ў іх магчымасць пражыцца.

Сытуацыя на месцы становілася вельмі напружаная. У рэзуліце дружнага дамаганьня, Міністр Земляробства выняў урэшце вазёры Нарач і Мястры, спад абавязку г. зв. рыбацкіх абводаў. У звязку з гэтым ад 16.I.37 г. дазваляеца лавіцу рыбу наднарачанскім сялянам у вазёрах Нарач і Мястры, з варункам невылаўліванья рыбы дробнай: селявы і ліна — карацейшых 18 см., шчупака — карацейшага 28 см., краснапёркі — карацейшай 15 см. Вылоўліваць рыбу драбнейшую забаронена і ў вынятковых варунках дае на гэта дазвол віленскае ваяводства. Вылаўленую дробную рыбу можна прадаваць толькі ў тых мясцох, якія паказаны ў дазволе.

Наагул-жа да лаўлення рыбы можна будзе ўжываць толькі сетак зарэстраваных у старастве ў Поставах. Сеткі гэткія мусіць мець вочкі, якія за мокра ня могуць быць меншымі за 25 мм., а ў кутлі (апошній трэцій часці матні) сетак цягненых — найменш 20 мм.

Селяву забаронена лавіца у часе ад 15 кастрычніка да 31 сініжня. Ад 1 мая да 15 чэрвеня заба-

Ryby ūzimku.

Žyccio vodnych žyvatvoraў zdajecca čałavieku tajomnym. Žycharoū našych ciakučych i stajačych vodaў u ich ułasnym asiarodździ možam bačyť tolki zredka, u niekatorych ichnich mamentach žycia.

Kali ūsio na zimu zasynaje, zapytajecca achvotnik prydory: „Jak pieračakajuć zimu žyvatvory ū vodach, pakrytych u bolšaj čaści lodam?”

Najcikaviejszym dla čałavieka ū hetu paru žjaūlajecca žyccio ryby, jakuju ūzimku čałaviek najbolš šukaje.

Havaryć ab rybach pad lodam možam tolki na padstavie ūvahań ab uplyvie nizkaje ciaplini na rybu.

Ryby žjaūlajucca vodnymi chrybčakami (pazvanočnymi), z pieramiennaj ciaplinoj cieľa... Heta znača, źto cieľa ichniaje prymaje zausiady ciapliniu svajho asiarodźzia, h. zn. vady. Kali vada ciapleje, dyk ciapleje pamału i cieľa ryby, kali ź vakolnaja vada stanovicca ściudzianiejšaj, dyk adnačasna chaładzieje i rybiaje cieľa. Adnak zdarajucca časam małyja adchileńi z pryčyny roznych žycciovych prajavaū. Najlepš datasoūvajecca da akružajučaj ciaplini cieľa karpa, lina, akunia, sandača i ščupaka, cieľa katorych nia vielmi prasyčana tukam i tamu dobra pravodzić ciapliniu. Kłustyja-ž ryby, jak łasoś, vuhar mająć ciapliniu vyšejšuju, čym vada, łasoś na 0.4–0.5°C, vuhar navat

Калі-ж гэта кончыцца?

Калі ѹ можна зразумець пачынаючага пісьменьnika, які часта любіць вяртатца „ў старыя часы”, то ѹ можна гэта гатак лёгка дараваць чалавеку такой меры, як В. Хмелецкі, які ѿ папулярнай кніжцы*), выданай за гроши Міністэрства Земляробства — а знача за гроши з падаткаў — і прызначанай у бібліятэці арганізацыі „Przysposobienie Rolnicze” між іншым гэтак даслоўна гавора аб стане земляробства ѿ Віленшчыне і наагул на землях заселеных беларусамі:

„...здараюца юшчэ „курныя хаты”, бяз комінаў. Да абраўляння зямлі служыць старадаўны плуг, а ня рэдка і старасьецкая саха, а так-же радло і цэла драўляная барана... Трыналёука там яшчэ мае блізу агульнае застасаванье. Трэцяя часць зямлі ляжыць пад папарам нічым неабсесеная... Канюшыны ня сеюць, бо ѿ трывалёуци няма для яе месца. Толькі ѿ некаторых скомасаваных гаспадарках уводзяць чырвоную канюшыну. Аконнінаў гадуюць мала. Для скаціны на зіму адзіны корм гэта салома й сена, пераважна кісле; там-же, дзе няма сенажацця, салома бы-

*) Inż. W. Chmielecki: Poznaj swoje gospodarstwo. Warszawa 1936.

ронена ўжываць рыбацкай снасці рухомай. Апрача таго ѿ кожную нядзелю, ад 6 гадз. рана да 8 гадз. веч. забаронена наагул лавіца рыбу ѹнакш, як толькі пры помачы ручной вуды.

вае адзіным кормам для скаціны ўзімку...“

Далей ідзе апісаныне гаспадарак на Паморры, у Пазнаншчыне і г. д. Натуральна, прадстаўляюцца яны чытачу як ідэал, да каторага ўсе павінны ѹмкнуша.

Вот-же ѿ імя прайду мусім тут съцвердзіць два факты:

1. і ѿ карэннай Польшчы, пад самымі Кракавам (так!), ваколіцы якога належаць да найбольш паступовых у земляробстве Польшчы, ёсьць (так!) курныя хаты, ды што

2. ніколі мы ня чулі, каб за навучаныне польскіх дзяцей роднай граматы хто-небудзь быў сягоўнія караны, а з навучаньнем беларускіх дзяцей роднай беларускай граматы ѿ нас сяньня бывае ўсяляк („Шлях Мо ладзі“ № 1, 1937).

Дык ці-ж можа быць мова аб гаспадарскім поступетам, дзе гэтак цяжка здабыць родную грамату?

Дзеля гэтага маем да Паважнага аўтара В. Хмелецкага адну просьбу: пішучы на будучыню аб нашай гаспадарцы, ці лепш — гаворачы аб ейнай „прыкладнай адсталасці“, мейце адлагу сказаць і чаму наша гаспадарка гэтак „адсталая“. Бяз гэтага паясьненія чытач Вашых фахова цэнных кніжак ніколі не даведаецца праўды, а нас, беларусаў, Вы гэтым няслушна крыўдзіце. Ня слушна — бо ѿ нашых варунках лепш не патрапіць гаспадарыць нават прывозны асаднік. Калі ня мелі магчымасці дагэтуль пераканацца, дык зрабене гэта неадкладна.

A. K.

na 1–3°C. Małoje pavyšeńnie ciaplini rybiaha cieľa ū paraūnańi z vadoj zaleža ad ruchu i ad karmleńnia ryby. Hetak karp, karaś i lin mieli adnolkavuju ciapliniu z vadoj, kali nia ruchalisia; a kali pačali ruchacha, dyk ciaplinia ichniha cieľa padniałasia na 0.1–0.3°C. U bolš ruchowych pstruhoў usilennym rucham była padvyšana ciaplinia cieľa na 0.1 i až da 3°C. Taksama spažyty korm i chvaroł padvyšajući ciapliniu rybiaha cieľa.

Z taho faktu, źto vada pry 4°C najhuściejšaja, a znača i najcjažejsza, vypłyva, źto heta ciaplinia panuje ū spakojnych stajačych vodach, zvyčajna ūnizie, pry dnie. Ściudzianiejšaja, ale rādzieszaja, atym samym i lahcejsza vada znachodzicca ū słajoch vierchnich. Vodnyja žyvatvory, jak ryby, ciaplinia cieľa katorych zaleža ad ciaplini vady, spływająco u slai hlybiejšya. U rekach i ručajoch, hdzie ciokam pieramieszanaja vada jość značna ściudzianiejšaja i hdzie ryby niachočki zmušany da značniejšaha ruchu, sciahvajaca ū hlybokija toni i pastarońnia zalivy, zlučanyja z hlaūnym tokam. Tam ryby znachodziać supakoj i adnosna cioplju spodniu vadu. Bačymo dziela ta ho, źto časam padlodnyja zimovja łovy ū toniach, zalivach i prystaniach dajuć niazvyčajne mnóstwa ryby. Taksama — u stavoch i vaziorach vyšukivajući ryby hlybiny na pierazimavanie. Tam znachodziać nia tolki miascy z mała pieramennaj, vysejšaj čym na płytach miascoch ciaplinoj, ale j lepš byvajući za-

Што, як і калі радіць?

(Земляробская тэхніка).

На Грамніцы зімы палавіца.

Беднае было мінулае лета на пашу. Добры гаспадар павінен быў дзеля гэтага аблічыць кожную ахапку сена, кожную кіту саломы, кожны пуд абсыпкі ці нават мякіны ўжо з восені, каб сваю жывіну не марыць голадам вясной. Хто гэтага не зрабіў увосені, хай канешна зробіць цяпер у поўзімі. Ня трэба дзеля гэтага важыць усё на вагу. Кожны ведае прыблізна, колькі сабраў вазоў сена, атавы, канюшыны, ведае так-же, што сярэдні аднаконны воз сухой пашы важыць можа больш-менш 500 кілё (30 пудоў або 3 беркаўцы), далей ведае, колькі вазоў такой пашы лезе ў застаронак (у тарпу). Лёгка можна пасъя аблічыць, колькі пашы было скормлена і колькі яшчэ асталася.

Малы прыклад: у гаспадарцы ёсьць адзін конь і тры каровы. Корму ўсяго асталося больш-менш 40 мэтрычных цэнтнараў*) (250 пудоў або 25 беркаўцаў). Да канца зімовага кармлення — ад Грамніц — чатыры месяцы (да канца мая), або 120 дзён. Падзелім увесь запас (4000 кілё) на 120 — атрымаем 33 кілё. Гэта на 4 штукі, а на адну (33:4) — 8 кілё. У гэтым выпадку, як бачым, запас якраз хопіць да канца году. — Калі-ж-бы аказалася, што пашы ня хопіць, дык цяпер-

*) мэтр. цэнтнар мае 100 кілёграмаў

жа трэба яго дапоўніць ці то купляньнем ці заменай.

Разам з гэтым трэба сачыць і за тым, ці паша на псуеца, асабліва калі яна была сабрана за сірая. Тым большую трэба на гэта зьвярнуць увагу, чым бліжэй да вясны і ні ў якім выпадку не даваць жывёле пашы стухлай ці заплесцеўшай. А калі нейдзе такая паша натрапіцца, дык яе трэба старанна і да чыста выбраць і разлажыць у вольным правеўным, але сухім месцы, каб высахла і тады толькі малымі порцыямі дадаваць да пашы здаровай. Але і ў гэтym выпадку ня можна такой пашы даваць карове цельнай.

Яшчэ большую увагу трэба зварочваць на корм пашай з розных акопнінаў, асабліва акопнінаў зложаных у ямах, а так-же на пашу запараваную. Акопніны зложаны ў ямы бываюць часта забруднаны мышамі і загніўшы, а запараваная паша можа быць вельмі небяспечнай, калі ў жлабох астаяўца недаедкі, каторыя трэба пасъя кожнага кармлення да чыста выбіраць і вычышчаць. Самыя ж жлабы трэба час ад-часу старанна выбляліць вапнай.

Гэта ёсьць элемэнтарныя вымогі гадавання жывёлы, якія мусіць выконываць кожны, хто з гэтай гадоўлі хоча мець хоць якую карысць.

С. Я—віч.

У справе неўраджаяў

Неўраджаі, якія блізу з году ў год паўтараюцца ў паўночных паветах Віленшчыны — Браслаўскі, Дзісенскі, Постаўскі — ад пэўнага часу з'явярнулі на сябе ўвагу людзей навукі, перад усім людзей, што працујуць у земляробскім даследніцтве. Пытанье гэта тым-больш цікавае, што глеба сама па сабе ў гэтых паветах далёка ня бедная, а ў кожным выпадку значна багацейшая, чым у суседнай Свянцяншчыне. І аднак неўраджаі тут здраюцца блізу рэгулярна кожны год.

Справай гэтых неўраджаяў зацікавіўся ўжо колькі год назад чалавек, здаецца, найбольш да гэтага пакліканы, бо кіраўнік даследчай станцыі ў Беразівчы пад Глыбокім Л. Невяровіч. Сваімі колькігадовымі даследаваннямі Л. Н—віч дзеліцца ў „Туг. Рол.“ (№ 1-2/37), дзе даходзіць да наступных вывадаў:

Мокры год прыносіць тут глад людзям, а сухі — жывёле. Але ня ўсюды. Там, дзе грунты асушаныя, напр. ф. Зацішша, Беразівч і іншыя, у мокрыя і ў сухія гады неўраджаяў ня было. Галоўную прычыну спатыканых тут неўраджаяў аўтор бача ў ніzkай культуры глебы. Дзеля гэтага, па думцы аўтора, трэба канешна думаць аб

biaspiečany ad vymiarzańia, jakoje zdarajecca na miascoch płtykach, asabliva ū paru silnych i doūha tryvjujących marazoū... Dzieła taho zimovyja stavy nia śmiejuć być mielkimi, ale musiać mieć swaje najhlybiejšya miascy, prynamisia 1.5—2.0 m. hlybokija, kali chočam być peūnyja, što nia vymierznuć a ryby ū ich nie zahinuć.

Bolśaje abnijeńie ciaplini akružajučaj vady vylkikaje ū ryb bolśaje ci mienšaje abnijeńie čynnaści najroźniejszych vorhinaū... U pieršuji čarhu datyča heta stravatraūčych vorhanaū... Užo pry 10°C strava ū karpa prachodzić wielmi pamalu, a pry 7°C karp pierastaje šukać stravy susim. Dzieła hetaha jon užo pry 7°C stanovicca mała ruchavym, vyšukivaje sabie miesca ū hlybinie ci ū cišynie, hdzie ruchami svajho ciela vyhlybić u bahnie kruhavityja jamki, u katoryja žbirajecca bolś karpa. Hetak biaz ruchu ležačy na brušku pieračakajuć jańy u letarhičnym stanie paru nizkaje ciaplini, celiu zimu. Nia tolki ruch, ale j dychańie dybićcio serca karpa ū hetu paru wielmi niaznačnaje. Uletku za minutu karp dycnaje 30—60 razoū, serca bjecca 20—30 razoū, a pry 30°C za minutu jak dychańie, tak i bićcio serca spadaje da 1—2 razoū.


Niekatoryja adnak karpavityja ryby i ūzimku pad lodam nie zasynajuć i šukajučy stravy dajucca łavić na vudačku ū prołubkach.

Vielmi čynnyja (nie zasynajuć) uzimku i drosnyja ryby, jak šcupak, sandač i akuń, katoryja, choć i mienš jak uzimku, to adnak pažyrajuć šmat kormu

i pad lodam. Šcupak wielmi čynny, asabliva pry kanocy zimu, prad nerastam. Taksama nie zasynajuć na zimu i takija ryby, jakija majuć nerast uvośień i ūzimku, jak łasosi, marený, pstruhi. Cikava, što ū zimnych krajoch jośc wielmi mała hatunkau ryby, ale da ich jakraz należać pradstaǔniki ryb šcupakavitych, akuniavitych i łasosievitych, katoryja značna aktyūnyja i ū najniżejszych temperaturach. Najdalej na poūnač zachodziać ryby łasosievityja, jakija, vidać, najleps patrapiać piertryvać niavyhody pad lodam.

Vielmi cikavy prykład zdolnaści piertryvańia nizkich temperatur vykazvaje šcupakavita ryba *Dallila pectoralis*, jakaja žyvie ū ciakučych i ū stajaczych vodach Alaski. Heta ryba na kolki tydniau prosta zamiarzaje, a kali pamału adtaje, dyk uznoū adžyvaje. A viedamy i taki prykład, kali sabaka hlynuū hetkuju źmierzlju rybu, a kali jaje za niadoūha vyskinuū, dyk ryba pakazvała znaki žycia. Praūda, našyja ryby nia hetulki vytryvalyja proci źmierzańia, bo zamarozanyja adžyvajuć časam tolki vyniatkava.

Ryby ūzimku pad lodam cierpiać nia tolki ad choładu, ale i ad niedachopu tlonu, asabliva ū hlybinach (toniach), vazorach i stavoch. U vadu, jak viedama, dastajecca tlon abo prosta z pavietra, asabliva kali hetu vadu praviajave viecier, abo čynnaściu ū vadzie rastučych rašlin, jak vysejšych, tak i samych drobnych. Hetyja zialonyja rašliny prymajuć vuhlekišly haz, katory pry pomačy peūnaj siły šviatla pierpracoūujuć i vydajuć u vadu tlon. Hetym pa 1-je



падняці гэтай культуры гэткім спосабамі:

1. Весьці далей хутарызацю.

2. Ускорыць г. зв. аснаўную мэліорацыю (урэгуляванье рэчак і ручаёў), якая была-б панукай для самых гаспадароў праводзіць мэліорацыю (асушку) поўную пры помачы ёдкрытых рабоў ці дрэнай.

3. На ўсіх ужытковых грунтох, а асабліва на вязкіх гляёх араць у вузкія 3—4 мэтравыя загоны з перагонамі для адвядзення лішніх вады, якую ня можна трымаеть ня толькі на азіміне, але і на ярыне а нават на сенажацах і пасьбішчах'.

4. Пропагаваць пры помачы танных крэдытаў ужыванье прынамся культуватара, валачыла і вёлка-кальчаткі.

5. Падняць культуру сенажаці ё і пасьбішчай, якія пасярэдна падыймуць урэджайнасць ароміны.

6. Заводзіць плыткае ўзорыванье аржышча зараз жа за сярпом і канешна заворываць усе аржышчы на зіму. Зімовая ворка павінна быць глыбокай, але ня можна даставаць за шмат зямлі дзікай. На вязкіх грунтох трэба стасаваць зімовую ворку з паглыблінікам.

7. Ня сцятіваць вясьнянага абраблінья глебы; не чакаць аж пакуль усё поле высахне, а выходзіць з валачылам і бараной як толькі абсохнуць паасобныя праталіны: на даліны прыйдзе чарга пазыней.

8. Вывезены гной ня тримаеть на кучках, але чым хутчэй яго расстрэсці і заарапаць. Глей і гліна вельмі ўдзячны за гнаеніне павер-

се кампостам. Пашыраць кампаставанье торфу.

9. Не пазніща з вясьнянай сяўсой. Не пачынаць ад саджэннія бульбы, але ад яравой пшаніцы ці жыта, паслья сеяць авёс, лён, стручковая, і кончыць бульбай. Асабліва рана трэба сеяць аўсы грубазернавыя, позна дасыпяваючыя аўсы. Ра-на трэба сеяць і там, дзе ўжываюцца штучныя гнаі.

10. На грунтох добра ўгноеных сеяць на зялёную пашу па аржышчы зразу засярпом, пакуль збожжа ѹ копках: віку, пляюшку, ячмень, гарчыцу, бобік, сонешнік, а ѹ лён усяваць морхву. На бяднейшых грунтох сеяць лубін, пляюшку, грачыху — на зялёны гной, а часткова і на зялёную пашу.

11. На грунтох гляістых і гліністых агранічыць саджэнніе бульбы і садзіць там больш кармовыя буракі і морхву. Акрамя таго пашыраць засевы люцэрны, бобіку, сонешніку і конскага зуба (кукуруза) як пашу для жывёлы, а бобу́й фасолі — як пажыву для чалавека.

12. У севазвароце пільнаваць, каб чаргаваліся між сабой расыліны плытка і глыбака карэнічысяся: кожная з тэх расылін съсе спажыву з розных пластоў зямлі і ня вынішае яе.

13. Усюды там, дзе лепшая глеба, пашырыць засеў пшаніцы, коштам жыта: пшаніца лепш вытрымлівае хваробу сънежнай плесні (цьвіль). Проці плесні азімінаў трэба кожнае сяўбовае насеніне байцеваць.

— ч.

Літасьць, якая аплачваецца.

Ня ведама ѹшчэ, якія штуки пажажа нам сёлетняя зіма. Але ў падчас нядыўніх марозаў у другой палове місяца студня не адзін навочна праканаўся, колькі загінула ад сцюжы карысных для чалавека птушак, якія вясной і ўлетку бароняць сад і гарод ад такіх злосных шкоднікаў, як мшицы, гусівіцы, хрушчы і ім пад. Але гэтага ѹжо ня вернеш. Тымбольшай дзеля таго трэба апекі над тымі птушкамі, якія дагэтуль ѹшчэ ператрываюць, а якім і надалей пагражае небяспека дваякая: мароз і сынег.

Мароз пагражае гэткім дробным птушкам, як сікора, дравасечка (кавалік), і нават наш шэрэв берабей. Усе яны, ня маючы схову прад сцюжою, гінуць, асабліва калі церпяць да кучліві голад. А небяспека голаду для дробных пераважна птушак узімку тым страшнейшая, чым грубейшая сънегавая пакрыўка спавівае нашу зямлю. Дагэтуль, праўда, у большасці нашага Краю сънегу ня так ужо шмат, але ўсё ж досыць на тое, каб прыкрыць дробныя выцерушаныя зярніткі рознага пустазельля ў збожжа, якімі толькі гэтая птушачкі ѹзімку ў могуць карміцца.

Ясная згэтуль небяспека голаду для гэтых людзкіх прыяцеляў, каторых чалавек, у сваім собскім інтэрэсе, павінен цяпер падтрымаць. Вялікіх выдаткаў на гэта ня трэба. Хопіць, калі час ад часу высыпаць нейдзе за ветрам жменю пасыль дзяюці і нават мякіны, крошак хлеба, пакрышаную бульбіну і г. д.

adbirajecca ad vady vuhleksły həz, što vytvarajecca dychańniem vodnych arhanizmaū dy hničciom admierskich arhanizmaū, a pa 2-je — heta-ž vada ūzbahačvajecca na tlon. Uzimku, kali soniečnyja pramieńni da voli kosyja, slabaja na sile i kali soniešnaje šviatlo świecić na ziamli wielmi koratka, choć raſliny stała dychajuć i spatrabujuć tlon, raſliny padvodnyja vyrablaļuć hetaha ž tlonu wielmi mała A što-ž havaryć, kali vada pakryjecca lodam... jaki nie pazvalaje narmalna pranikač tlonu z pavietra, adnačasna značna hlytaje soniečnyja pramieńni, tak što siła šviatla pad lodam, uzimku i biez taho wielmi nizkaja, jašće bolš abnižajecca. Heta pranikačnie pramieńniaū šviatla u vodu moža jšče bolš abnižycce, kali lod pakryjecca śnieham. Tady vytvarańnie tlonu abnižycce jšče bolš, a navat i susim astanovicca.

U takich varunkach pry daūzej tryvaučaj zimie bačym, što ū vakolicy prołubak blizka pad lodam žjaūlajucca jak drobnyja žyvatvory, tak i ryby... Prycyna hetaha jość niedastatak tlonu ū spodnich słajoch vady, hdzie ryby „złożany,” bo tam z optychny ūspomnienaha ūžo hničcia arhaničnych cieł i dychańnia ryb najbolš spatrabujecca tlon. Ad nadbytku vuhleksłaha hazu i niedastatku tlonu asläblenyja blednyja žvierchu ryby žjaūlajucca pry prołubkach, šukajući tam tlonu. Pry bolšym marozie ūmat ryb u takim vypadku prymiarzae da lodu i hetak zdarajucca katastrofy celých stavoў. Adzinaja abarona — upuścić u staū krychu bahataj na tlon vady z ručaja, vypuska-

jučy adnačasna z stavu spodni sloj vady. Samaha-ž tolki prasiakańia ū lodzie prołubak mała: jany tolki vietrajuć — vydodzić z dna hnilnyja hazy. I dziela hetaha pravietryvańnia tresa ū lodzie prasiakać prołubki.

Taksama padymajucca ryby z dna pad lod i tam, dzie ich niepakojać stuki siakier rubajucych lod, abo ūsum vazinialnikaū na kańkoch, asabliwa na stavoch płytikich...

Ryba ū stavie praz doúhi čas pakrytyni lodam z niedastatku tlonu slabieje i tamu kiepska vytymlija vaze zaraznyja chvaroby, ūmat zarodkaū katorych zna chodzicca ū bahnie.


U rečkach-ža dla ryby jość niebiašpieka z hničcia raskladnych matarjałaū, z haradzkich i fabryčnych adpadkaў. Lod tut nie pazvalaje ūskodnym hazzam vy chadzić i akišlać vadu, tlon katoraj skarystanu pry hničci.

Jak bačym, ryby pad lodam majuć ūzna žnižanu žycciovuču čynnaś, bolš-mienš zapadajučy ūzimovuju śpiačku, katoraja časam pryzodzić i da vialičkich katastrofaū.

Prof. Dr. K. Schäferna
„Ryb. Vest.“



Толькі ѹ тут найлепшае жаданье чалавека можа быць няраз безкарысным, а нават і небясьпечным для птушкі. Безкарысным будзе яно тады, калі яго засынега сънег, а небясьпечным — калі падсыпаная падкормка будзе даступная для такіх непрыяцеляў малых птушак, як каты.



Будка для падкормкі птушак.

Каб падкормку не засыпаў сънег і каб птушкам не гразіў кот, трэба канешна не пашкадаваць труду і прыгатаваць на падкормку асобную крытую будку, як гэта паказана на далучаным рысунку. Будку гэту трэба прыматацаць на зарадзя ўбітым у зямлю калку.

Гэта ёсьць канешная работа пры апекаванні над птушкамі, якія зімуюць у нас на месцы. Трэба аднак памятаць і аб тых птушках, якія на зімку ад нас адлятаюць у цёплыя краіны і якія з настаннем цяплейших дзён вясны пачнуць да нас вяртацца. Іх мусіць гаспадар таксама спатыкаць ветліва, стараючыся, каб як найбольш іх пасялілася ў беспасярэднім суседстве, у гародах і садох.

На гэта патрэбны гнёзды, абы якіх ужо сягоньня трэба памятаць і абы якіх мы пастараемся напісаць у наступным нумары „Самапомачы“.

В. Р.

Развальненьне і клустасьць малака.

Пытанье абытим, што ўпльвае на клустасьць каровяга малака і ці гэту клустасьць чалавек неяк можа збольшыць ці зъменшыць, — здаўна цікавіла гадаўцоў. Таму вельмі цікавым пакажацца рэзультат працы прыватнага дасыльчыка, ведамага гадаўца — практика Ф. Блэндоўскага, які абы доўгай сваей працы напісаў у „Przegl. Hodowlanym“ (№ 8-9, 1935 г.) між іншым гэта:

„Я съцьвердзіў над усякі сумліў, што ва ўсіх выпадках нястрайнасці з перакормліваннем пашамі сакавітімі і акопнінамі, або дамешкамі пашаў, што выклікаюць разстройства страватраўчага апарату, каровы давалі малако бяднейшае на клустасьць („радзейшае“). Затое пры такім укладзе пашы, пры якім страватраўчы працэс адбываўся нарочына і павольна, а выдзяляны кал быў гусьцейшы, — хоць

Kutok dla haspadyń.

Što možna zrabić z bulby.

Zupa bulbianka.

Na 2 litry vady treba pałażyć: 1 morchu, 1 piatušku, kavałak salery i heta ūsio pahatavać; pašla ūkińuc 4 pakrojenyja bulby, pasalić da smaku i zapravić masłam, abo jakim kolečy tluščam. Zaprawa pryahataūlajecca hetak: na patelni treba raspuścić lyžku tlušču ci masła, pałażyć krychū pakrojenaj cybuli i lyžku muki. Usio razam smažić da rúmaniašci, a pašla pałažić u zupu i jašče krychū pavaryć.

малака атрымоўваў крыху менш, але яно мела значна вышэйшы працэнт клустасьці, а ў выніку фактычна прадукцыя малочнага туку (клустасьці) значна падыймалася.

„Гэткім способам, адначасна з падборам і насыльднасцю, можам у шырокіх граніцах падняць працукцыю туку (клустасьці) ў малаці, стасуючы адпаведныя нормы пашы, г. зн. такія, пры каторых высьцеражэмся разстройства жалудка, запэўняем лепшае страўленне, а выдзеліванны кал ня ёсьць гэтак плыўкі.

„Кармленыне кароў не павінна палягаць выключна на прапушчаныні праз каровін арганізм як можна больш праагавіта пажыранай пашы, але на адпаведным падборы яе, датасаваным да патрэбаў арганізму, і выраўнаныні стратаў, спрычыненых выдзялянінем малака і то лічачыся заёсёды з тым, каб ня выклікаць разстройства страватраўчых ворганаў...“

Выходзіла б з гэтага, што на здароўе карове, а гаспадару на карысць выйдзе толькі такая паша, пасля каторай жывёла не дастане развольненіня. Ня можна дзеля таго даваць дойнай карове зашмат акопнін, асабліва маладых. Названы Блэндоўскі перасьцерагае прад надмерным скормліваньнем бульбы і буракоў, і радзіць больш скормліваць бруцкі. Вельмі цэннай і здравай пашай для дойных кароў зъяўляецца сухая паша аб'ёмістая, як гарохіны, канюшына, а таксама іхня мякіна. З зярністай пашы — мучная абсыпка, за выняткам жытага пшаніцы, а вотрубаў пшанічных ня можна даваць больш, як $1\frac{1}{4}$ ўсей абсыпкі. Да паш, якія не дапускаюць да разстройства жалудка, залічаюцца: мука гарохвяная, ячменная, аўсяная, макух пальмовы, макух з зямнога гарэху, мякіна гарохавая і сэрадэлявая, а так-же цвёт і абсыпка з сухой канюшыны. Разстройства страватраўчых ворганаў, а ўсёлед за гэтым і абліжэніне якасці ўдою, выклікаюць надмерныя порцы пашаў сакавітых акопнін, пшанічных вотрубаў, далей — соя ды большая порцы макуха з эрпіцы і лёну.

М. Р.

Bliny ciažka straňuya.

Treba načyścić bulby, skolki treba, starkavać, pasalić i ūsypać pšon-naj ci pryvarkovaj muki, pašla dobra vymiešać i tady piačy. Hetkym sposab zdajejca kožnaj haspadani zne-jomy. Hetkim sposabam piačeca jašče babka, tolki dadajucca skvarki. Pryhatavanaje ciesta kladziecca ū sudzinu i piačeca ū piečy, ci ū duchoučy.

Bliny na draždžach.

Uziać $\frac{1}{2}$ klh. pšon-naj ci pryvarkovaj muki, 1 deka droždžau, $\frac{1}{2}$ litra ciopłaj vady. Ražviaści droždžy, pasalić da smaku, usypać muku, usio dobra vymiešać i ūlažyć 1 klh. tarkavanaj bulby. Pašla ūsio razam ūmiašać i pastavić, kab dobra padyjšlo i tady treba piačy.

Bulbianyja klocki.

Ačyścic i starkavać 2 klh. bulby, dobra vycisnuć, ūlažyć treciuju čaśc hatavanaj, dobra rašciortaj bulby, dadać muki, pasalić da smaku, dobra vymiešać i tady rabić klocki. U siaredzinu pałažić kručanaje mia-sa abo skvarki, ci sušanyja hryby. Hryby treba pierš zvaryć, pašla skryšyć, sasmažić z cybulaj i tady na-kładać u pryahatananaje ciesta. Tady zahatavać vadu, pasalić i kidać klocki. Varyć treba, pakul nia vyplývuć navierch, a jak zvaracca, pieracadzić, rasskvaryć skvarki i zalić, a pašla padać da stala.

Bliny lohka straňuya.

Advaryć 1 klh. bulby z lupinami abo ačyščanaj, pašla skrucić u mašynci, a kali niama mašynki, dyk staŭčy na kašu, kab nia bylo huza-kou. Pašla treba dadać muki pšon-naj 2–3 lyžki, krychū sody pitnoj, soli da smaku, 3 jajki, lyžku ūmias-tany. Žaūtki treba addzialić i ūlažyć u pryahatananaje ciesta, a bialki vybić na pienku, usio razam vymiešać i piačy na tluščy, abo na mašle.

Katlety z bulby.

Zvaryć 2 litry nieskrabanaj bulby, pašla ababrać, dobra staŭčy abo skrucić u mašynci, dadać 2 jajki, krychū sody, soli da smaku, muki stolki, kolki voźmie heta ciesta, tady dobra vymiešać i rabić katlety. Piačy na tluščy, abo na mašle. Da hetich katletaў vielmi pasuje sos z hryboў, jaki robicca hetak:

Biarecca 6 sušanych hryboў, dobra vymyvajucca, ulivajecca litr vady i varycca. Jak buduć hryby hatovy, dyk treba ich vyniać z hetaj vady i drobna pakryšyć. Pašla — pałažić na patelniu lyžku tlušču, drobra pakrojenuju cybulu, hryby kryšacca taksama, usio dobra smažycce, dadajecca dobrą stałovaja lyžka muki i razam z

hetymi hrybami i cybulaj jašče druhi raz dobra smažucca. Tady ūliva jecca navar, dzie hryby varylisia, solicca da smaku, dadajecca 1—2 lyžki šmitanu i jašče krychu varyucca, i pašla padajecca da katletaū.

Bliny na piency.

Aškrabač i starkavač 2 litry bulby i zavaryć jaje 1-ej šklankaj małaka; pašla — usypać 2—3 stałowyja lyžki muki, 4 jajki, pasalić da smaku. Žaūtki ūlažyć adrazu ū tarkavanuju bulbu, białki-ž treba vybić na pienku, pašla razam vymiešać i piačy.

Tort z bulbianoj muki.

30 deka cukru vycirajecca da biełaści z dziesiącma žaūtkami, usypajecca 30 deka bulbianoj muki (krachmału), sok z adnej cytryny, skurku cytrynowuju treba ściorgi na tarcy i ūcirać dalej praz poūhadziny. Pad kaniec vymiešvajecca z pienkaj z vašmi białkou, ulivajecca ū formu vyšmarawanuju masłam, absypajecca mukoj i piačecca ū nieharačaj piečy praz hadzinu. I jak prastynie — lukrujecca.

Lukar robicca z białka i cukru. Adna lyžka cukru, adzin białok. Cukar treba miakka staūčy, pašla raſciarć z białkom tak, kab byla heta masa hustaja i bieļaja. Tady namazvajecca tort i stavicca ū ciopluju pieč nanač, kab hetu tort absorch.

M. Š.

Дробныя рады.

Каб сонца не спаліла.

Сонца ū лютым вельмі небяспечнае для садовых дрэваў тым, што праменныя ягоныя ўдзень апальваюць кару дрэва, а ўночыя яна мерзъне ад маразоў і трэскаецца. Гэта самае здараецца і з са мым дрэвам. У шчылінах гэтых з настаньнем вясны загнежджываюцца розныя шкоднікі, якія нішчаць дрэва да шчэнту.

Дзеля гэтага трэба съцерагчы дрэва ад ранняга вяснянага сонца, белячы кару ягоную на камлі і на грубых сухах вапнай, асабліва з паўдзённага боку. З гэтае-ж са мае прычыны пры саджэнні дрэўцаў маладых трэба кол убіваць з паўдзённага боку.

Добрае будаўлянае дрэва.

Каб дрэва будаўлянае было моцным, не заражалася грыбом, ня гніло, трэба з ім ад самага пачатку паступаць гэтак:

1. Браць на будоўлю дрэва съпелае, якое ўжо закончыла свой рост, і якога тканкі згрубелі,

2. Сеч будаўлянае дрэва толькі ў пару, калі ў ім няма руху со-каў, г. зн. больш-менш паміж 15 каstrychnikam i 15 sakavikom.

3. Дзеля таго што пад карой ссечанага дрэва найлепшыя варун-

—ГАСПАДАРСКАЯ ХРОНІКА—

Закуп коняў для войска на аблшары Віленшчыны і Наваградчыны адбудзеца ў гэтакім парадку: 10 лютага — у Лідзе, 12 лютага — у Вялейцы (старой), 16 лютага — у Гародзе, 17 і 18 лютага — у Ашмяне і 4 сакавіка — у Вільні. Купляцца будуть выключна толькі легчаныя коні і кабылы, роджаныя ў 1931, 32 і 33 г., неспрацеваныя і добра ўтрыманыя.

Вымогі адносна тыпу і росту коняў і цэны за іх наступныя: кавалерыйскі I кат., росту ад 150 см., цана 900—3.000 зл., кавалерыйскі II кат. ад 146 см. — 700—900 зл., коннай артылерыі ад 153 см. — 900—3.000 зл., цяжкай артылерыі ад 153 см. — 700—1.000 зл., лёгкай артылерыі ад 151 см. — 700—900 зл., абрніканы артылерыі ад 145 см. — 450—650 зл., малыя, краёвыя коні ад 132 см. — 400—500 зл.

Чаго й колькі ад нас вывезылі ў 1936 годзе? На падставе статыстычных дадзеных, галоўнымі продуктамі вывозу з нашага Краю ў прошлым 1936 годзе былі: дрэва, лён, скуркі, тканіны ды „прадметы другарадныя“, як: грыбы, зёлкі, шчачіна, косьці, агуркі, ягады, мёд, ракі і г. д. — У драўляным промысле за мін. год вельмі ўвыдатніўся вывоз дыкты (140 тыс. куб. м.) і сасновага будульцу. Віленская сосна на міжнародным рынку здавала сабе пры гэтым даволі добрую марку: яе раўньююць да сосны фінскай і швэдзкай. Лёну вывезена ад нас за мін. год 15 тыс. тон,* грыбоў — 450 000 кілограмаў, 75.000 кілограмаў зёлак, да 15.000 000 штук ракоў, ды больш 70.000 штук сирых скур цялячых, лісічых і вявёровых. Купцы цвердзяць, што ган-

* у тоне 1000 кілограмаў.

кі для разросту грыба і ўсякіх шкоднікаў дрэва, трэба яго па ссячэнні зараз-жа аскабліць.

4. Найлепш зробіць той, хто ссечанае дрэва зараз-жа вывяže з лесу, раз што: ўзімку дарога бывае найлепшая, часу болей, галоўнае — з настаньнем вясны дрэва ляжаче ў лесе вельмі хутка псуеца, заражаецца грыбам само і гэту заразу кругом пашырае. Гэта маючы на ўзвaze, трэба за ўсякую цану вывезыці дрэва з лесу не пазней канца месяца красавіка.

5. Ссечанае і аскрабанае дрэва трэба апілаваць пад канцом м-ца мая, бо пазней з прычыны летніх гарачыніяно, звычайна, хутка ссыхаецца і лопае.

6. Каго час ня нагліць з будовай, той мусіць гэтак прыгатаванае дрэва паволі сушиць, злажкі-шы ў клеткі і прыкрыўшы саламянай стрэшкай, каб не даставаўся дождж і не съвяціла проста сонца.

длёвыя абароты былі-б яшчэ большыя, калі-б пад канец мін. году не абясцэніліся гроши французскія, швайцарскія і італьянскія.

Хлопаты манаполю на серчыкі. Высокая ў нас цана серчыкаў давяла да таго, што людзі щапалі іх на часці і наагул стараліся ўсялякімі способамі ашчаджаць. У результатце пачуў гэта на сабе сам манаполь, рынак якога скорчыўся блізу на палавіну. Вот-же цяпер, каб нанова сыскать гэты рынак, каб прыцягнуць людзей да большага куплянья серчыкаў, манаполь думае абніжыць на іх цану, быццам да 5 грашоў за карабок.

Яшчэ адна паліцыя. Польскае Міністэрства Ўнутраных Справ, разам з Міністэрствам Чыгунак, прыступіла да арганізавання гэтак званай дарожнай паліцыі, якая будзе пільнаваць выконыванье законных распараджэнняў аб яздзе фурманак і ровэрстаў на публічных дарогах і гасцінцах. Асаблівую ўвагу пры гэтым будуть звязтаць на тое, каб фурманкі ня ехалі па забароненай старане дарогі, каб уночы мелі ліхтарню, каб абручы на абадох ня былі за вузкія, каб была добрая ўпраж, каб вазы ня былі за цяжкія і г. д.

Тымчасам дарожнай паліцыі будзе ўсяго 100 чалавек, якія ўжо ад 1 красавіка сёл. будуть разъяжджаць па дарогах на мотоцыклах. Кошт утрымання гэтай паліцыі ў гэтым годзе будзе роўна 850.000 злотаў.

Што будзе сёлета ў Вільні на Казюка? Тыя, хто бывалі ў Вільні апошнімі гадамі на Казюковым традыцыйным кірмашы, памятаюць хіба, што па вуліцах ездзілі ў гэту падару вазы, на якіх паказываліся пасобныя мамэнты з жыцця нашага Краю. Моладзь пры гэтым, апранутая „патутэйшаму“, съпявала між іншым і беларускія песні. Гэткае публічнае паказванье пасобных праяваў мясцовага жыцця арганізавалі гэтак званыя рэгіоналісты — людзі, якія міма ўсё ўважалі, што ня можна і ня трэба заціраць праудзівага аблічча Краю. — Вот-же сёлета мае быць зьмена і тут. Газэты падалі вестку, што ўжо адбылося супольнае паседжанье Саюзу прафаганды турыстыкі, прадстаўнікоў мясцовых мастакоў, краезнаўцаў і прэсы. На паседжаньні гэтым між іншым „нарэшце пастаноўлена сарваць з фальшивым настаўленнем, якое прадстаўляла як віленскі рэгіонализм розныя апавяданьні ў родзе „На Каляды“ і інш.“ („Dz. Wil.“ 7.II.37).

Замест рэгіональных „беларускіх гісторыкаў“, чакаюць у Вільні на Казюка польскага балету Парнэля. І гэта хіба нешта знача.

„Паўночны Кірмаш“ у Вільні сёлета мае быць арганізаваны ў м-цы ліпні. Асаблівая ўвага мае быць зьвернена на прадукты жывёлагадоўлі і на лён. Кірмаш сёлетні мае быць апошнім у Бэрнардынскім садзе; дальшыя кірмашы, як ведама, маюць быць арганізаваны на абшары заходній часці Вільні, за В. Пагулянкай.

Парцэлянты паводле веравыданні за час ад 1919 да 1931 г. Польская статыстыка падае, што на Палесьсі было ў гэтым часе 17.908 парцэлянтаў праваслаўных, гэта рэйнілася 78 проц ўсіх мясцовых набыўцоў. У гэтым-жа часе на абшары горадзенскага агруженага земельнага ўраду праваслаўных набыўцоў было 18.812 (53.2 проц.), на абшары віленскага агруженага земельнага ўраду—10.156 (31.4 проц.), а на беластоцкім — 5 486 (18%). Статыстыка гэта вельмі няпоўная: няма ў ёй зусім Наваградчыны, не паказана як вялікія надзелы і якой зямлі атрымоўвалі мясцовыя сяляне, у параўнанні з прыезднымі асаднікамі, і колькі беззваротнай запамогі выдаў урад асаднікам, а колькі сялянам мясцовым.

Лён і каноплі на чыгуны. Міністэрства чыгунак выдала анатадай загад, каб усе чыгуначныя ўстаноўкі карысталіся вырабамі з лёну і канапель; пайменна, каб з краёвага і лёну і канапель былі выраблены: хусыце (бялізна) пасыцельнае і становое, усякія ручнікі і сціркі, палатно, чахлы і плашчы для службы саітарнай, фіранкі, порт'еры, паясы, заслоны да лямпаў, сяньнікі і мяшкі, вата, флагі, аконныя ролеты, імпрэгнаваны посьцелкі на шалащи і таварныя вагоны, сеткі да мячыкаў, работніцкая вопратка, вяроўкі. Гэта самае вымагаеца і ад арэнлатараў чыгуначных буфэтаў. — Усё гэта павінна павялічыць спрос на лён і каноплі і таму на гадаваньне гэтых расылін трэба звязаць пільную ўвагу.

Наплыў у Баранавічы рамясьнікоў з Пазнані Польская газэты пішуць, што ў канцы мін. году прыехала ў Баранавічы група рамясьнікоў з Пазнані і працуе у новазбудаванай бэконянрні, а так-жэ са мадзейна.

З Віленскай Земляробскай Палаты. На паседжанні Віленскай Земляробскай Палаты 4.I.37 старшынёй выбраны палол Ул. Камінскі (асаднік), а віц-старшынёй — Эр. Еленеўскі.

Цены ў Вільні за кілё: хлеб чорны—28 гр., шэры—34 гр., масла — 3.40, мяса валовае — 130, сывініна — 1.30, сланіна — 150. Літр малака 20 гр., яйкі 90 гр. за 10 штук.

Што чуваць на съвеце

Судовы працэс 17-цех.

У другой палове м-ца студня сёлета ў Москве адбываўся суд над 17-цю б. кіраунікамі бальшавіцкай рэвалюцыі, у тым ліку: Пятакоў, Радэк, Сакольнікаў і інш. 13 чалавек з падсудных засуджаны на смерць і расстраляны. Толькі 4 чалавекі спасярод падсудных: Радэк, Брылянт-Сакольнікаў, Арнольд і Стройлаў асталіся тымчасам жывымі, але й то быццам на тое, каб быць съведкамі абвінавачання ў працэсе Бухарына, Рыкава, Угланова і іншых, які мае быццам быць у м-цы красавіку.

Запасльівы амбасадар.

У Москву прыѣхаў новы амбасадар Паўн. Амэрыкі, Дэйвіс, які „на ўсякі выпадак“ прывёз з сабой цэлых 12 вагонаў харчоў.

4-я ўгодкі Гітлераўскай улады.

З прычыны 4-тых угодкаў улады Гітлера меў у нямецкім сойме 2-гадзінную прамову, у якой заяўлі, што Нямецчына асвабадзілася ад цяжараў Вэрсальскага міру і не адваявала ўшчэ толькі калёніяў У Лігу Народаў гатова ўвайсьці, але калі Ліга зреформуецца. Аб нацыянальных меншасцях — у іншых дзяржавах — заяўлі, што „найвышэйшая пара, каб пачаць супрощаў іх справядлівую палітыку“.

Нагарода Нобэль‘а і Нямецчына.

З грошаў багача Нобэль‘а вучоныя Норвэгіі вызначаюць што-год вялікую грашовую нагароду для тых, хто працуе для міру. Летась увесені была прызнана такая нагарода немцу Осецкаму, праціўніку Гітлера. Гэтым Нямецчына абразілася, забараніла сваім грамадзянам прыймаць на будучыню нагароды Нобэль‘а наагул і ўстанавіла гэткую нагароду сваю собскую ў суме 100 тысяч марак.

Астаўся ўшчэ невялікі запас бел. календара - кніжкі п. н.

„Беларускі Сялянскі Календар на 1937 г.“

Аб вартасці календара для нашага сяла кажа ягоны зъвест, у якім між іншым знаходзім:

Агульны агляд гаспадаркі, Дагляд над земляробскімі прыладамі і снасцяй, Увага аб гнаёх, Некалькі слоў аб садох, Асновы гародніцтва, Практичныя зацемкі аб жывёлагадоўлі, Аснова кармлення жывёлы, Да ведама пчаляроў, Лекарская помач. Парады для рамеснікаў, Праўныя парады (тэстамэнты і інш.), Інформацыйны аддзел і інш.

Цена календара толькі 50 грашоў. Перасылка — 25 грашоў. Для перапрадаўцоў выгодная ўступка.

Галоўны Склад: Беларуская Кнігарня „ПАГОНЯ“, Вільня Завальная вул. 1—2.

Англія мірыць Нямецчыну з Францыяй.

Англія ўзялася за цяжкую, а дагэтуль бясплодную роль — пагадзіць Нямецчыну з Францыяй. Цяжка ёй гэта аднак удаецца, бо Францыя бачыць сваю бяспеку толькі ў зборных умовах, у павароце Нямецчыны ў Лігу Наций і ў пагаджэнні Нямецчыны з Саветамі і Чэхаславаччынай. На ўсё гэта Нямецчына тымчасам не згаджаецца.

Не хацелі войска.

Японскі сойм пасварыўся з сваім урадам дзеля таго, што ў ім першую скрыпку йграе войска. Урад пайшоў у адстаўку. Але хутка аказалася, што бяз войска праўнік краем у Японіі ня можна і таму ўтварыцца новы ўрад так-жэ з учасцем войска.

Вугаль, жалеза, медзь і волава.

Дзеля эксплойтавання (выкарыстаннія) прыродных багацціяў падбітай Абісыніі ўтварылася анатадай італьянска нямецкая супалка, якая будзе вывозіць з Абісыніі ейныя прыродныя багацці, у першую чаргу: вугаль, жалеза, медзь, волава і іншыя.

У Гішпаніі.

Хатняя вайна ў Гішпаніі цягнецца далей. Паўстанцы знялі Малагу і, паводле іхніх словаў, абкружили Мадрыт.

Справа Гданска.

Апошні сход Рады Л. Народаў разглядаў апошнія падзеі ў Гданську. Польскі працтваўнік, мін. загрэспраў Бэк заяўлі, што ў будучыні справы Гданскія будзе Польшчы вырашальні беспасярэдна. Пры гэтай пастаноўцы спраў нова-вызначаны камісар Лігі Народаў у Гданск, голяндзкі адмірал дэ-Грэф зрокся сваіх ававязкаў. Што далей будзе,— няведама.



У нас і ў суседзяў

„Белпрэс“. Выдавецтвы часапісаў: „Самапомач“, „Шлях Моладзі“ і „Chryścijanskaj Dumki“ дні 11 студня злучыліся ў выдавецкую супалку „Белпрэс“, дзеля сумеснага перамаганьня супольных труднасцяў.

Публічныя беларускія лекцыі. 24 студня сёл. у залі пры Завальняй вул. 1, інж. А. Клімовіч прачытаў публічную лекцыю на тэму „Чэхаславаччына, — край і людзі.“ а 31 студня сёл. там-же Кс. А. Станкевіч прачытаў такую-ж лекцыю на тэму „Магнушэўскі і беларускае нацыянальнае адраджэнне“.

Беларускія паэты хварэюць. Беларускі байкапісец і сатырык Я. Быліна даўжэйшы ўжо час хварэ на грудзі і 24 студня выехаў лячыцца ў Закапанае. Паважна занялі так-же на грудзі і М. Танк, які нядайна вярнуўся з санаторыі ў Атвоцку.

Канфіската. Адміністрацыйныя ўлады м. Вільні сканфіскавалі ёнагдай рэшту кніжкі „Шум бараўы“—М. Васілька, якая была выдана ў 1929 г.

Новыя беларускія кніжкі. Ад пачатку 1937 г. выйшлі наступныя беларускія кніжкі: Хв. Ільляшэвіч: Захварбованыя вершы, бач. 30, фарм. 8⁰, цана 1 зл.

M. Мілючанка: Грамадзкая і літа-атурная дзеянасць Цёткі, бач. 16, фарм. 8⁰, цана 25 гр.

Др. Ст. Грынкевіч: У братоў украінцаў, бач. 88, фарм. 8⁰, цана 50 гр.

Ks. Dr. J. Rešeć: Światyja, knižka I, bač. 112, farn. 80, cena 75 hr.

Беларусы ў гімназіях. Паводле афіцыяльных статыстычных аблічэньяў на абшары Віленскай Школьной Кураторыі (вяяводствы: Віленскае, Наваградзкае і часць Беластоцкага) ў дзяржаўных гімназіях сёлета з агульнага ліку 8004 вучняў, беларусамі запісалася 496 чалавек, з гэтага ў самай Вільні 174 чалавекі. — У гэтым жа часе і на тым-же абшары Кураторыі ў прыватных гімназіях з агульнага ліку 5615 вучняў, беларусамі запісаны 95 чалавек. Разам-же ў гімназіях дзяржаўных і прыватных на абшары Віленскай Школьной Кураторыі беларусамі запісаны 591 чалавек і „тутэйшымі“ (48+7=) 55 чалавек.

Зачынілі. Беларускі Інстытут Гаспадаркі і Культуры і Таварыства Беларускай Шкілы зачынены пастановай віленскага вяяводства з дня 22 студня сёлета.

Тры разы забаранілі. Пасылья прыпіненія „Беларускай Крыніцы“ віленскія беларусы тро разы рабілі спробы выдаваньня кожны раз новай беларускай палітычнай газэты. За кожным разам аднак віленскае гарадзкое стараства выхад такай газэты забараняла, мотывуючы такое становішча тым, што „ўжо зложана паведамленне аб беларускім часапісе з падобным назовам“.

Біскун пазволіў, а падуладны забараніў. Увесені мін. 1936 г. віленскія беларусы-каталікі арганізавалі „Каталіцкую Акцыю для Беларусаў“. Рабілася гэта з ведама і дазволу мясцовага арцыбіскупа Ялбжыкоўскага. І аднак... арганізатары „Катал. А. д. Б.“ дасталі анагдай з Інстытуту Катал. Акцыі паведамленне, датаванае 4 г. м., што Каталіцкая Акцыя ня будзе зацьверджана.

Забаранілі лекцыю Кс. А. Станкевіча. У нядзелю 7 лютага Кс. рэдактар А. Станкевіч меўся прачытаць чарговую сваю публічную наўуковую лекцыю на тэму: „Праф. М. Баброўскі і беларускі адраджэнскі рух“. Віленскае гарадзкое стараства аднак гэту лекцыю забараніла, тлумачачы гэта патрэбамі захавання публічнага супакою.

Маладыя беларускія лекары. 15 лютага сёл. на Віленскім Унівэрсытэце злажылі лекарскую прысягу два беларусы-сябры Беларускага Студэнцкага Саюзу: Віктар Войтэнка і Вітаўт Тумаш. Віншуем!

Беларускія календары на 1937 г. Адрыўныя беларускія календары на 1937 год ужо ўсе распраданы. Асталася толькі малая колькасць „Беларускага Сялянскага Календара“, якія можна тымчасам купіць у кнігарні „Пагоня“ (Вільня, Завальная 1). Цана аднае кніжкі (без перасылкі) толькі 50 гр. Перасылка аднае кніжкі 25 грашоў. Заказы выконваюцца толькі за гатоўку.

Рэвізія ў рэдакцыі „Wiadomości Białoruskie“. 10 лютага сёл. съледчыя ўлады м. Вільні рабілі рэвізію ў рэдакцыі інфармацыйна-прэсавага бюлетэню „Wiadomości Białoruskie“, у прыватным памешканні рэдактара й выдаўца гэтага бюлете́нню інж. А. Клімовіча і ў старшыні Б.Н.А. рэд. Я. Пазьняка. Забралі толькі павеляч да адбівання друкаў.

Беларусы ў Варшаве. Стараньнем беларускай калёніі ў Варшаве, дні 6 лютага 1937 г. ў залі Варшавскай Фільгармоніі быў сарганизаваны беларускі вечар, прысьвячаны беларускай песні і музыцы.

ПАДПІСКА на „Самапомач“: да канца году — 3 зл., на наступні год — 1 зл. 75 гр. Асобны нумар 30 грашоў. Пры выпісаньні на адзін адрэс прынасіцца 5-цэх экзэмпляроў — па 2 зл. за штук на цэх год (за 5 штук 10 зл.). Грошы перагыдаюць „разрахунковым пераказам“ (Кonto: Wilno 40).

Рэдактар інж. А. КЛІМОВІЧ.

Беларуская Друкарня ім. Ф. Скарыны ў Вільні: Завальная 1.

Выдавец: „БЕЛПРЭС“.

У ЛІТОЎЦДАЎ.

10-я ўгодкі съмерці Д-ра Басановіча. Сёлета 16 лютага прыпадаюць 10-я ўгодкі съмерці патрыярха літоўскага народнага адраджэння Д-ра Басановіча, магіла якога знаходзіцца на могілках Росса ў Вільні.

Выселілі П. Каразія. Польскія адміністрацыйныя ўлады ў першых дніх лютага сёл., выселілі з Польшчы ведамага літоўскага дзеяча П. Каразія.

У ПАЛЯКОЎ.

Кангрэсы „людоўцаў“ і пэзэсай. У палове м-ца студня сёлета ў Варшаве адбыўся вялікі кангрэс польскай сялянскай партыі, гэтак званых „людоўцаў“. Кангрэс выказаўся проштукамі камунізму, фашизму і дамагаўся скасаванья лагеру ў Бярозы (Бэрэзы).

Ад 31 студня да 2 лютага ў Радоме адбыўся кангрэс Польскай партыі соцывялістичнай, ППС (пэзэс). Кангрэс гэты так-же выказаўся за дэмократыю. Падзел зазначыўся ў адносінах да г. зв. народнага фронту: адны былі за шырокім „фронтом“, ня выключаючы з яго і камуністаў, большасць аднак на супрацоўніцтва ў „фронце“ з камуністамі не згадзілася. — Пэзэсы так-же жадалі скасаванья лагеру ў Бярозе.

У УКРАІНЦДАЎ.

Вывезвальні ў Бярозу. У Забалотаве паліцыя арыштавала ведамага украінскага паэта й маляра Ол. Гаврилюка й вывезла ў лагер ў Бярозе.

Памёр паэт Стэфаник. Пад канец мін. году, 7 сінёжня, памёр агульна цэнены украінскі паэт В. Стэфаник, аўтор „Сіней кніячкі“, „Каменнага Крыжа“, „Дарогі“, „Майго слова“, „Зямлі“ і інш.

БЕЛАРУСЫ! Шануйце сваё роднае друкаванае слова. Прачытаную „Самапомач“ ня нішчите, але дайце прачытаць сваім суседзям, знаёмым Прыслайце падпіску. Пішэце ў рэдакцыю — Вільня, Палацкая 4-9 аб сваім жыцці і аб тым, што — па Вашаму — тфэба было б у «Самапомач» дадаць, а што выкінуць ці напраўіць. Падавайце выфазна свой адфэс.

